

АБ УСІМ, ШТО БАЛЦЬ

№ 30/37/—23.УП.1976
МЕНСК

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІТЬ ТАКАЯ...
Я.ЮПАЛА

ГУТАРКА

"ЧУКАЗЕМЦ"

Малады паэт Алеся Крыніца ідзе вузкаю палівую дарогаю. Ён любуецца прыгожымі малонкамі наваколля і пар-по-раз штоукае сваім фотаапаратам. Усё, што ён зараз бачыць, яму асабліва дарагое, бо усё гэта — яго радзімія мясціны, з якімі ён не бачыўся пяцінаццаць гадоу, з таго часу, калі ён, дзесяцігадовы хлопчык, пасля смерці маці, застаўшыся круглым сіратом, быў узяты ў дзіцячы дом. За гэтых гады яму так і не прыйшлося пабыць на радзіме, хаты ён не раз намерваўся гэта зрабіць, ды усё перашкаджалі розныя прычыны. Але, нарэшце, яму ўдалося выбрацца. Ён ідзе па мілых яму сцежках маленства, і гэта выклікае у яго прыліу нахтнення, у якім нараджаліся новыя думкі і пачуцці. "Якая ж ты прыгожая, родная Зямля, — гаварыў у думках Алеся. — Як ты дорага майму сэрцу, як цябе нельга забыцца". У яго галаве лёгка складаўся цэлый строфы, і ён іх тут жа занатоўваў у сваю запісную книжку. Алеся радаўся, што гэта паездка будзе плённай і ў творчых адносінах, бо у книжку яе ён напіша прынамсі і цэлую нізку вершаў аб Прыгажостве радзімы. Ён узы́шоў на узгорак і адразу убачыў вёску. — Яна, родная! — з замілаваннем падумаў Алеся. — Такая ж, як я яе памятаю. Вунь і буслава гняздо на старой бярозе. Прауда, бяроза стала сохнучь і ужо пачарнела. Ён зноў узвёў свой фотаапарат і штоукнуў, а пасля дастаў яшчэ і запісную книжку і занёс у яе радкі свайго будучага верша. Узрушаны спатканнем са сваёй роднай вёскай, Алеся не зауважыў, як да яго імківа падышоў хлопец, які дагэтуль ляжаў за кустом і чытаў книжку.

Хлопец гэты — звалі яго Хведзька Рубец — некалькі гадоў уно як скончыў дзесяцігодку, але усё ніяк не мог нікуды паступіць. Ён дранна вучыўся ў школе, і яго ледзь выпускілі адтуль. Асабліва яму цяжка давалася руская мова, і куды ён не ездзіў наступаць, заўсёды яе правальваў. І гэта выклікала яго азлабленне, толькі не суправадь рускай мовы, а супраць... беларускай, бо ён лічыў, што гэта

яна іншым віноуна ў тым, што ён дрэнна ведае рускую мову. Так яму, мік іншым, сказаў настаунік Мякінка і нават паразу перастаць гаварыць зусім па-беларуску. Хведзька ахвотна паслушаўся гэтай парады і стараўся не толькі сам гаварыць выключна па-руску, але застаўляў так гаварыць і бацькоў. Ды нічога з гэтага не выходзіла. Ён ехаў на экзамены і правальваў па-ранейшаму. Але, прауду кажучы, гэта мала непакоіла Хведзьку. Ён быў гультаяватым хлопцам і не хацеў ні вучыцца, ні працеваць. Адзіным любімым заняткам яго было чытанне. І чытаў ён выключна кнігі пра шпіёнаў і пра вайну. Ён гатовы быў сядзець за імі дзень і ноч, забываючы пра ўсё на свеце. Чытаючы гэтых кнігі, Хведзька ставіў на месца іх герояў самога сябе, і яму здавалася, што гэта ўсё дзеесця ні з кім-небудзь іншым, а з ім самім. Кнігі выклікалі у ім розныя нязвычайні мроі. Яму хацелася рабіць незвычайныя подзвігі, лавіць шпіёнаў. Але жыццё не давала яму магчымасця ўяўляць самога сябе, бо не было ні вайны, ні шпіёнаў.

І вось ён убачыў чалавека, які выйшаў з-за ўзгорку і які фата-графаў і нешта запісваў у блакнот. Хведзьку адразу азарыла здагадка: "Найначай шпіён". "Вядома, шпіён", — ужо без хістания рашы ён і хутка пайшоў наперарэз гэтаму чалавеку і грозна ўстаў перад ім:

— Звініце, пакалства, я дружынік і вынужден вас задзяржаць. (Хведзька ніякім дружынікам не быў і назваўся ім, каб мене ўсе нейкае права затрымаць чалавека).

Алесь аж падскочыў ад нечаканасці і разгубіўся:

— Мянэ... затрымаць... навонта?..

— Вы падазрыцельны чалавек. Зачэм вам нада было знімаць этат аб'ект? — Хведзька паказаў на вёску.

— Гэта моя родная вёска, сюды я зараз еду ў госці. Вось, калі ласка, паглядзіце мae документы, — Алесь дастаў свой пашпарт. Але Хведзька з праҷытамых кніг ведаў, што ў шпіёнаў заўсёды добрыя документы і не захацеў глядзець пашпарт Алеся.

— В сельсавеці разберуцца. А січас ідзёмце. — Хведзька паказаў рукой назад, адкуль ішоў Алесь. Сельсавет знаходзіўся недалёка, у суседній вёсцы. Алесь праходзіў калі яго. Яму не хацелася варочца назад, тым болын па пустой справе, і ён пачаў абурацца:

— Вы што, шартуецце? Ці сапрауды прымасце мянэ за шпіёна?

— Не разгавараўшы, а то хуха будзе.

—Кінъце вы глупствы гаварыць, — рапуча заяўіу Алеся. — Што вы ў мяне ўбачыі падазронага? Фотаапарат? Дык гэта і стала зараз шыршатрэбам. А што яшчэ? Блакнот? Дык зараз усе людзі пісьменныя. І болш нічога. Вы і бачыце, што я ведаю гэту вёску, магу назваць вам людзей не. Я, магчыма, і вас ведаю. Вы, мусіць, былі зусім малы, калі я выехаў адсюль. Вы і чуеце, што я гавару па-беларуску, як і усе тут гаворачь. Вось вас па вашай гаворцы можна прыняць за шпіёна, бо вы гаворыце на нейкай ламанай мове.

Але гэтыя довады ніяк не пераканалі Хведзьку. Наадварот, калі раней у яго не было яшчэ поўнай упэўненасці ў тым, што перад ім шпіён, то зараз пачуўши, што затрыманы ім чалавек гаварыць па-беларуску, ён канчаткова упэўніўся ў гэтым. Справа ў тым, што нядайна Хведзька прачытаў кніжку, у якой расказвалася пра нейкіх беларускіх шпіёнах, прысланых з-за мякі. (Яму нязцім было, што гэта кнішка была выпушчана даўно)

— Вядома, гэта адзін з іх, — закапцела ў яго галаве думка, і ён сказаў Алеся:

— Вот эцім та вы і падазрыцельны, што гаворыце на беларускам языку. Эцім вы сябя і выдалі. Прану следаваць в сельсавет, — уладным годасам загадаў Хведзька.

Алеся, як звычайна большасць паэтаў, быў вельмі ўражлівы і, пачуўши пра тое, шчо чым ён падазромы, неяк адразу абыяк, перастаў супраціўляцца і пакорліва пайшоу назад пад наглядам Хведзькі. Ён мог чакаць усяго, але таго, што на сваёй беларускай зямлі яго прымушць за шпіёна толькі таму, што гаворыць па-беларуску, Алеся ніколі не чакаў. Гэта было нейкай несусветнай недаречнасцю і глыбока зніважыла яго. І ён ужо больш не думаў аб прыгастве родных мясцін. Усё гэта неяк адразу памеркла. Яго ужо апанавалі іншыя думкі і пачуцці. "Як жа цябе запаскудаілі, родная зямля, як жа утапталі ў грязь цябе, мой народ, як жа зневажаюць цябе, дарагое роднае слова, як тримаюць пад пільным наглядам таго, хто застаецца верным матчынай гаворцы. Вось пра што трэба пісаць, і я буду пісаць пра гэта, абавязковая буду".

І хайдя Алеся быў упэўнены ў тым, што усё скончыцца добра, што ён будзе адпушчаны, але у яго ужо адпала ахвота пабыць у

роднай вёсцы. Насустряч ішла даволі памылай чанчына, яна несла за плячым мяшок, нарванай травы. Але сь уважліва прыгледзеўся да яе і пазнаў у ёй сваю цётку, да якой ён ехаў. Але яму не зацелася прызнавацца ёй, а яна яго не пазнала. Калі яны парадзяліся з ёй, яна спыталася ў Хведзькі:

- Куды ты ідзе?
- Задаяржал шпіона і вяду в сельсавет.
- Можа не шпіён, і дарэмна толькі чалавека турбуеш.
- Апрадаялімна шпіон, гаварыт на беларускам языку.